

Да ведама выбаршчыкаў!

Для прыёму выбаршчыкаў, з мэтай азначэння са спісамі выбаршчыкаў, ва ўчастковых выбарчых камісіях будзе арганізавана дзяжурства па наступнаму графіку:

у перыяд з 1 па 11 лістапада 2019 г.

камісіі, якія знаходзяцца ў г.п.В. Бераставіца:

у рабочыя дні — з 17.00 да 19.00 гадзін,

субота – з 12.00 да 14.00 гадзін;

камісіі, якія знаходзяцца ў сельскай мясцовасці:

у рабочыя дні — з 16.00 да 18.00 гадзін,

субота – з 11.00 да 13.00 гадзін.

7, 8, 10 лістапада – выхадныя дні, 9 лістапада – па графіку работы ў суботу.